

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

6.090204.

НТУУ "КПИ" ММИ Кафедра ИТМ	НТУУ "КПИ" ММИ Кафедра ИТМ	НТУУ "КПИ" ММИ Кафедра ИТМ
НТУУ "КПИ" ММИ Кафедра ИТМ	НТУУ "КПИ" ММИ Кафедра ИТМ	НТУУ "КПИ" ММИ Кафедра ИТМ
04 3/108	18 36	54

MathCAD

3D

НТУУ "КПИ"
ММИ IV.1.
Кафедра ИТМ

v.
НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

	4	3
1.1.	2	-
1.2.	2	-
1.3.	3	1
2.	47	18
2.1.	2	4
2.2.	2	8
2.3.	14	6
3.	54	18
3.1.	10	4
3.2.	16	8
	2	6
	3	5
	6	9
	108	36
	18	54

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

v.2.
НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

1. [2]
2. [1], [2]
3. [1], [2]
matika.

.5-9
9-18

MathCAD, MathLAB, Maple, Mathe-

2. [3]
2.1. [3]
4. [1], [3]

.27-33
50-65, 67-81, 84-92

MathCAD.
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ
2.2.
5.
2.3.

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ
380-393

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ

Given/Find, Given/Miner

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ
3.
7.

Given/odesolve/
:[1],[3]

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ
403-412

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ
3.2.
8.

:[1],[3]

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ
363-367
361-363

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ

MathCAD.

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ
3.3.
9.

:[1],[3]

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ
368-379
IV.3.
V.4.

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ
1.
2.
2.2.

V.5.
MathCAD-2000.

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ
2.1.
MathCAD-2000.

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ
2.3.
3.2.
8.

MathCAD-2000.

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ
MathCAD-2000.
MathCAD-2000.
MathCAD-2000.
MathCAD-2000.

НТУУ "КПІ"
ММІ
Кафедра ІТМ
2.2.
3.1.
3.3.

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

MathCAD

v.6. НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

v.7. НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

Given/Find, Given/Minerr.

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

2.2

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

3.2, 3.3

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

v. НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

v1. НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

2010.

2.

2001.MathCAD--612

3.

MathCAD=2000.

2000.-590

2002-348

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

1. НТУУ "КПИ"
2. ММИ
3. Кафедра ИТМ

MathLAB:
1980-392
НТУУ "КПИ";
ММИ
Кафедра ИТМ

, 1998-351
НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ
1979-304
1991-432

5. НТУУ "КПИ" »
ММИ
Кафедра ИТМ

.1998.-194
НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ

НТУУ "КПИ"
ММИ
Кафедра ИТМ